

НОВА-БЕЛІЦА, СТАРШАМУ МАНЦЕРУ-БРЫГАДЗІРУ АУТАМАТНАГА ЦЭХА ЗАПАЛНАВАЙ ФАБРЫКІ «ВЕЗУВІЙ»

Аляксею Сямёнавічу Лучкоўскаму

Віншую Вас з атрыманнем высокай ўзнагароды ад урада Савецкага Саюза — ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга. Вашы выдатныя поспехі ў справе аўладання тэхнічай запалкавага аўтамата, у павышэнні прадукцыйнасці працы з'явіліся пачаткам таго магутнага стаханаўскага руху ў запалкавай прамысловасці, які з кожным днём усё шырэй развіваецца ў нашай вялікай магутнай сацыялістычнай радзіме.

Упаўнены, што атрыманая вамі высокая ўзнагарода яшчэ больш узніме Вашу ініцыятыву, здольнасці на павышэнне прадукцыйнасці працы і што пад кіраўніцтвам партыі Леніна—Сталіна, на аснове вопыту лепшых стаханаўцаў, увесць калектыв фабрыкі «Везувій» пакаме прыклады большэвіцкай работы. Моцна паціскаю Вашу руку.

Намеснік старшыні СНК БССР СААКЯН.

АБ ХОДЗЕ ПАДРЫХТОУКІ НАСЕННЯ ДА ВЕСНАВОЙ СЯУБЫ 1936 года

Пастанова СНК БССР і ЦК КП(б)Б

СНК БССР і ЦК КП(б)Б адзначаюць зусім незадавальняючы ход падрыхтоўкі насення да веснавой пасеўнай кампаніі 1936 года, асабліва па яравой пшаніцы, аўсу, каноплях і травах; незадавальняюча арганізавана ачыстка насення, сартаванне і праверка якасці насення праз кантрольна-насенныя лабараторыі і недапушчальна дрэнна праводзіцца міжкалгасны абмен гатунковага насення.

СНК БССР і ЦК КП(б)Б падкрэсліваюць асабліва недапушчальнае адставанне ў падрыхтоўцы насення да сяўбы па Уваравіцкаму, Дрысенскаму, Ушанскаму, Меліслаўскаму і Крупскаму раёнах, у якіх план засыпкі зернавага насення выканан ад 19 да 45 проц. Недапушчальна дрэнна арганізавана ачыстка насення і амаль зусім не прыступілі да міжкалгаснага абмену гатунковага насення.

Такое становішча з падрыхтоўкай насення да веснавой сяўбы ў радзе раёнаў СНК БССР і ЦК КП(б)Б распаньваець, як адсутнасць усякай работы з боку раённых арганізацый да такога важнейшага дзяржаўнага пытання і ў радзе выпадкаў ёсць прамая недаацэнка справы своечасовай засыпкі насення, яго ачystкі і праверкі на ўскожасць, як аднаго з важнейшых мерапрыемстваў у падрыхтоўцы да сяўбы і барацьбе за высокі ўраджай.

СНК БССР і ЦК КП(б)Б пастапаўляюць:

1. Абавязаць райкомы і райвыканкомы, райза і МТС забяспечыць поўную засыпку насенных і страхавых фондаў у калгасах, арганізаваць суцэльную праверку насення па якасці, годнасці для пасеву, устанавіць дасканалы

кантроль за работай кантрольна-насенных лабараторыі і прыняць самыя рашучыя меры да хутчэйшага міжкалгаснага абмену насення на гатунковае.

2. Арганізаваць кругласутачную работу па ачыстцы насення на трыерах і сартоўках, вылучышы для гэтага адказных асоб. Устанавіць календарнае заданне на кожную машыну.

3. Устанавіць канчатковы тэрмін па поўнай падрыхтоўцы насення да веснавой сяўбы — 20 снежня 1935 г.

СНК БССР і ЦК КП(б)Б папярэджваюць раёныя арганізацыі, што засыпка насення будзе лічыцца выкананай тады, калі насенне будзе засыпана ачышчальным і правераемым на ўскожасць.

4. Даручыць тт. Гераўкеру (ЦК) і Кароўнікаву (НКЗ) намясціць 20 чал. з апарата Наркамзема, Заготзярна і Камзага для пасылкі ў адстаючыя раёны па падрыхтоўцы насення да сяўбы. 15 снежня заслухаць на бюро ЦК паведамленне адстаючых раёнаў па вышпы насення.

5. СНК і ЦК папярэджваюць асабіста сакратароў райкомаў, старшын райвыканкомаў, загадчыкаў райза і дырэктароў машына-трактарных станцый, што яны нясуць персанальную адказнасць за поўную падрыхтоўку насення да сяўбы ва ўстапоўлены тэрмін, як важнейшага мерапрыемства ў барацьбе за ўраджай.

6. Прапанаваць рэдактарам цэнтральных і раённых газет штодзённа асвятляць на старонках друку ход падрыхтоўкі насення да сяўбы.

Нам. старшыні СНК БССР СААКЯН.
Сакратар ЦК КП(б)Б ВАЛКОВІЧ.

Напярэдадні 30-гадовага юбілея ЯНКІ КУПАЛЫ.

РАДЫЎЕВЕЧАР НА КВАТЭРЫ НАРОДНАГА ПАЗТА

Сабраліся прадстаўнікі партыі, урада, краса і гонарцы нашай савецкай ішчаслівай радзімы—стаханаўцы заводаў і калгасных палёў, сабраліся інжынеры чалавечы душ—празаікі і паэты, прышлі артысты, снайперы пры сацыялізма глядаць у сваю светлую будучыню.

Юбіляра віталі польскі пісьменнік т. Кавальскі, стаханавец завода імя Варашылава т. Шаболтас, т. Харым, народны артыст т. Рафальскі, Верш Купалы «Сыны» ўрадавага на збройскую мову

№ 280 (5350).
АУТОРАК
10
СНЕЖНЯ
1935 г.
Год выдання XVIII

Комуністычная партыя (большэвікоў) Беларусі

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

Больш лесу соцыялістычнай будоўлі!

Усяго толькі некалькі тыдняў таму назад на ініцыятыве архангельскага рамшчыка тав. Мусінскага разгарнуўся магутны стаханаўскі рух на лесаазавах Савецкага Саюза. Першыя рэкорды тав. Мусінскага хутка атрымалі прэлавы водгук ва ўсіх кутках нашай неасяжнай Савецкай краіны. Разгарнулася выдатнае ўсесамае слаборніцтва рамшчыкаў на лепшыя ўзоры сацыялістычнай працы. Атрымаўшы грандыёзныя, велічныя перспектывы ў гістарычнай прамове правадцы народаў, геніяльнага і мудрага таварыша Сталіна, яно з кожным днём усё больш шырылася і развілася.

Па-большэвіцку ўключыліся ў стаханаўска-мусінскаўскі рух рамшчыкі беларускіх лесаазадаў.

Дастойны большэвікоў прыклад работы паказалі партыйныя і непартыйныя большэвікі Бабруйскага лесакамбіната. Тут стаханаўскі рух сярод рамшчыкаў з самага пачатку быў арганізаваны і ўначалены камуністамі. Па ўсёй БССР шырока папулярны зараз імёны камуністаў Гладышова і Вальсона — ініцыятараў стаханаўскага руху на камбінатах, натхніўшых і арганізаваўшых выдатны пераможца Рыгора Рушко і Рушкоўпаў. І зусім заканамерна тое, што бабруйскі лесакамбінат дастагнуў бліскучых поспехаў у сваёй рабоце, выконваючы свае штодзённыя планавыя заданні да 150—180 проц.

Стаханаўскі рух выводзіць з адстаючых у перадавыя рады і малярскі лесаазад «Пролетарый». Тут рамшчыкі-стаханаўцы Табола Аляксандр, Агалец Нікалай, Пілюскаў і іншыя дабіліся бліскучых рэзультатаў на лесарамах савецкай вытворчасці.

І, нарэшце, трэба адзначыць выдатны сусветны рэкорд, якога дабіліся 8 снежня лесарамшчыкі кіеўскага лесаазада імя «Правады» тт. Смольскі Павел і Кельшына Сцяпан, якія расілілі за змеў 443,65 і 389,6 кубаметраў драўніны.

Іменна дзякуючы гераічнаму ініцыятыву стаханаўцаў наша лесаазадаўчая прамысловасць дагэдня выканала свой гадавы


Стаханаўскі рух ускрыў багацейшыя рэзервы ў лясной прамысловасці.

Разбіваючы так званыя «тэхнічна ўгрунтаваныя» нормы, стаханаўцы на справе даводзяць, што нашы лесаазады могуць значна павялічыць выпуск прадукцыі. У сувязі з гэтым у парадак дня ўстала праблема павелічэння сыравіннай базы для лесаапрацоўчых прадпрыемстваў.

Між тым, мы павінны з усёй рашучасцю адзначыць, што на гэтым участку яўна незадавальняючае становішча. На 1 снежня леспрамгасы БССР выканалі сваё кварталнае заданне па загатоўцы дэлавоў драўніны толькі на 30 проц. і па вывазцы — на 36 проц. У асобных леспрамгасах становішча яшчэ горш. Лепельскі леспрамгас выканаў сваё кварталнае заданне па загатоўцы толькі на 18,7 проц. і па вывазцы на 6,8 проц., Лельчыцкі, адпаведна, 14 і 14 проц., Клічаўскі — 13 і 37 процантаў. Кіраўнікі гэтых леспрамгасаў выдумляюць розныя прычыны, чакаюць лепшай снежнай дарогі, чаго ўгодна чакаюць, але толькі не займаюцца сапраўднай арганізацыйнай работай ў лесе, укараненнем стаханаўскіх метадаў.

На 1 снежня трэст «Лесбел» не толькі не выканаў сваіх планаў забеспячэння прадпрыемстваў сыравінай, а нават недадаў 125 тысяч кубаметраў драўніны, што складае 11 проц. гадавога плана. Чаго варта такая, з дазволу сказаць, «праца»?

Леспрамгасы могуць выйсці і выйдучь з глыбокага прарыву толькі на аснове шырокага разгортвання стаханаўскага руху, прымянення стаханаўскіх метадаў на кожным лесаапрацоўчым участку. А там ёсць ужо нямала выдатных людзей. Яркім прыкладам такіх перадавікоў з'яўляюцца дзесятнікі тапскага лесаазада, Клічаўскага леспрамгаса, тт. Дыда і Ільчичы. Узяўшы ў свае рукі пілу, па-новаму арганізаваўшы рабочае месца, праўку і тачанне піл, яны 8 снежня перакрылі рэкорд слаўтага лесару-Заходняй вобласці тав. Ларынава і загатоўлі за 6 дзён рабочага дня 100,3 кубаметраў дэлавоў дэлававай



Нарада перадавых калгаснікаў і калгасніц Таджыкістана і Туркменістана з кіраўнікамі партыі і Урада (у Крэмлi 4 снежня 1935 г.). НА ЗДЫМКУ: таварыш Сталін на нарадзе. Фото САЮЗФОТО.

МАСКОўСКАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦЬ ВЫКАНАЛА ГАДАВЫ ПЛАН

ЦК ВКП(б)—тав. СТАЛІНУ І. В., тав. КАГАНОВІЧУ Л. М., СНК СССР—тав. МОЛАТАВУ В. М.

Маскоўскі гарадскі камітэт ВКП(б) і Моссовет рады паведаміць Цэнтральнаму Камітэту партыі і ўраду аб дзятэрміновым выкананні маскоўскай прамысловасцю плана трэцяга года другой п'яцігодкі.

На 6 снежня 1935 года за 11 месяцаў і 6 дзён маскоўская прамысловасць выпрацавала прадукцыі на 6 мільярдаў 584 мільярд рублёў, выканаўшы на 100,3

сягнуты на аснове магутнага росту ўдарніцтва і стаханаўскага руху, забяспечыў дзятэрміновае выкананне праграмы бягучага года і даў магчымасць для значнага павелічэння праграмы на 1936 год.

Маскоўскі гарадскі камітэт ВКП(б) і Моссовет запэўняюць Цэнтральны Камітэт партыі і ўрад, што маскоўскія пролетары, натхнёныя заклікам любімага

АБ УЗНАГОРОДЖАННІ 51-Я СТРАЛКОВАЙ ПЕРАКОПСКАЙ ЧЫРВОНАСЦЯЖНАЙ ДЫВІЗІІ

Пастанова Цэнтральнага Выканавчага Камітэта Саюза ССР.

Цэнтральны Выканаўчы Камітэт Саюза ССР пастанаўляе:

Адзначаючы баявыя заслугі 51-й стралковай Перакопскай чырвонасцяжнай дывізіі і яе поспехі, дасягнутыя ў баявой і палітычнай падрыхтоўцы, узнагародзіць яе, у сувязі з святкаваннем 15-годдзя перакопскага штур-

даты суетны рекорд, якога дасягнула 8 снежня лесарампчыкі шпешскага лесаавада імя «Правады» т. Смольскі Павел і Непільскі Сяміян, які распілілі за змену 443,65 і 389,6 кубаметраў драўніны.

Іменна дзякуючы гераічнаму энтузіязму стаханаўцаў наша лесаапрацоўчая прамысловасць дасягнула сваёй гадавы план, адмовілася ад датацыі і перайшла на рэнтабельную работу. Вось канкрэтны вынікі стаханаўскіх паправак к плану.

Безумоўна, не самацёкам даліся гэтыя дасягненні работнікам лесаапрацоўчай прамысловасці. Спробы сабатаваць стаханаўскі рух былі зменены энтузіязмам работных мас, узначаленых большасцю партарганізацыямі. На гомельскім дрэваапрацоўчым камбінаце былі нават факты адкрытых вышывак класавых ворагаў, факты прамога шкодніцтва. Але класавы вораг і тут пралічыўся. Выкарыстоўваючы з сваіх радкоў класавых ворагаў і іх агітатуру, рамшчыкі гомельскага лесаавада падцягнулі да ўзроўня перадавых, павялічваючы сваю выпрацоўку.

Урок гомельскага камбіната яшчэ і яшчэ раз напамінаючы нам аб неабходнасці вышэй узяць класавую пільнасць, выкрываць і бязлітасна разбіваць пропускі класавых ворагаў, знішчаць усе перашкоды з шляху стаханаўскага руху.

ду на кожным лесаапрацоўчым участку. А там ёсць ужо нямала выдатных людзей. Яркім прыкладам такіх перадавікоў з'яўляюцца дзесяткі тапенскага лесаапарунта, Клічаўскага леспрамгаса, тт. Дыдо і Ільччык. Узятшы ў свае рукі піль, па-новому арганізаваўшы рабочае месца, праўку і тэжэнне піль, яны 8 снежня перакрылі рекорд слаўтага лесаруба Заходняй вобласці тав. Ларынава і загатоўлі за 6 дзён работы 61,2 кубаметра запалкавай асіны. Гэта — выдатнае дасягненне! Прыклад тт. Дыдо і Ільччыка павінен заразіць і натхніць на новыя перамогі ўсіх лесарубаў БССР.

Задача кіраўнікоў леспрамгасаў аператыўна падхапіць вопыт работы тт. Дыдо і Ільччыка, распаўсюдзіць іх метады на ўсе лесаапрацоўчыя участкі. Вялікую дапамогу леспрамгасам у гэтай справе павінны аказаць райкомы партыі і райвыканкомы.

Разгортваючы яшчэ шырэй стаханаўскі рух на прадпрыемствах лесаапрацоўчай прамысловасці, укараняючы стаханаўскія метады на ўсіх лесаапрацоўчых участках, трэба мабілізаваць усе рэсурсы, усе рэзервы для максімальнага перавыканання плана, каб больш лесу даць нашым сацыялістычным будоўлям.

За гэту ганаровую задачу павольна і павольна павінен змагацца ўсе рабочыя і інжынерна-тэхнічныя работнікі лесной прамысловасці.

НКШЗ ВЫКАНАЎ ГАДАВЫ ПЛАН ПАГРУЗКІ

Чыгушні Савецкага Саюза 7 снежня выканалі гадавы план пагрузкі.

Урадам быў устаноўлен план пагрузкі 63 тысячы вагонаў у суткі, ці 22.995 тысяч вагонаў на год.

3 пачатку 1935 года па 7 снежня ўключна чыгушні пагрузілі 2.061.611 вагонаў — 100,3 проц. гадовага плана.

Пагрузкі 1935 года перавышае пагрузку мінулага года на 4.025.759 вагонаў, ці на 21,1 проц.

ОРДЗНАНОСЕЦ ЛУЧКОЎСКІ Выхаў у Маскву

ГОМЕЛЬ, 9 снежня. (БЕЛТА). Сёння на новабеліцкай запалкавай фабрыцы «Везувій» і на іншых прадпрыемствах Гомельшчыны адбыліся мітынгі, прысвечаны ўзнагароджанню ЦВК БССР ініцыятараў стаханаўскага руху ў прамысловасці і на транспарце.

На фабрыцы «Везувій» у мітынгу прымала ўдзел каля 400 работных першай змены. Тав. Лучкоўскі — старшы манцёр, брыгадзір аўтаматнага цэха фабрыкі, які ўзнагароджан ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга, расказаў рабочым, як ён дабіўся ўсеагульнага рекорду — выпрацоўкі на аўтамате 250—253 скрынак запалкаў за змену.

— Не маю слоў — заявіў тав. Лучкоўскі, — каб выказаць сваю радасць за высокую ўзнагароду. Шчыра дзякую большавіцкай партыі і савецкаму ўраду, шчыра дзякую вялікаму Сталіну за той гонар, які аказаны мне. Буду старацца ўсімі сіламі, каб усе цэхі фабрыкі пачалі працаваць стаханаўскімі метадамі.

Увечары тав. Лучкоўскі разам са стаханаўцамі фабрыкі Міхавой і Калінінай, сакратаром парткома Лебедзевым і дырэктарам фабрыкі Шэйманам выехалі ў Маскву на прыём к наркому лесной прамысловасці СССР тав. Лобаву.

НАРАДА СТАХАНАЎЦАЎ ІЛЬНОЗАВОДАЎ

8 і 9 снежня адбылася нарада стаханаўцаў ільнозавадаў менавіта трэста. У нарадзе прынялі ўдзел больш 100 лепшых работных ільностроў ільну і дырэктароў завадаў.

Учора стаханаўцы ільнозавадаў былі прыняты намеснікам старшы-

ЦК ВКП(б) — тав. СТАЛІНУ І. В., тав. КАГАНОВУ Л. М., СНК СССР — тав. МОЛАТАВУ В. М.

Маскоўскі гарадскі камітэт ВКП(б) і Моссовет рады паведаміць Цэнтральнаму Камітэту партыі і ўраду аб дасягненні выканання маскоўскай прамысловасцю плана трэцяга года другой пяцігодкі.

На 6 снежня 1935 года за 11 месяцаў і 6 дзён маскоўская прамысловасць выпрацавала прадукцыі на 6 мільярдаў 584 мільянаў рублёў, выканаўшы на 100,3 проц. устаноўлены гадавы план.

Прырост прадукцыі за гэты перыяд 1935 года раўняецца 1177 мільянаў рублёў, што перавышае аб'ём прадукцыі ўсёй дасягненнай прамысловасці горада Масквы.

Прадукцыйнасць працы па ўсёй прамысловасці горада Масквы павялічылася на 10,3 проц., а па машынабудуўніцтву — на 17 проц. Рост прадукцыйнасці працы, да-

ЯПОНСКАЯ АГРЭСІЯ У ПАУНОЧНЫМ КІТАІ

ТОКІО, 7 снежня. (БЕЛТА). Японскі генеральны консул у Нанкіне заявіў таварышу нанкінскага міністра замежных спраў Тан Ю-жэню суровы пратэст супроць выступленняў кітайскіх дыпламатаў у Лондане і ў Вашынгтоне, патрабаваўшых прымянення дагавору 9-ці дзяржаў да становішча ў Паўночным Кітаі.

Прад'яўляючы пратэст, консул, паводле слоў газеты «Асахі», патрабаваў неадкладнага спынення падобных выступленняў. Агенцтва «Сімбун рэнга» паведамляе, што ў заяве нанкінскага міністра замежных спраў указаецца, што нанкінскі ўрад прыме меры к недапушчэнню падобных дзеянняў кітайскіх дыпламатаў, як «наносячых шкоду кітайска-японскім адносінам».

Вайна ў Абісініі

ІТАЛЬЯНСКАЯ АВІАЦЫЯ Бамбардыруе абісініскія войскі

РЫМ, 8 снежня. (БЕЛТА). Газеты паведамляюць падрабязнасці аб бамбардыроўцы італьянскай авіяцыяй абісініскіх войск у раёне Дэссі. Бамбардыроўку праводзілі 18 самалётаў сістэмы Капроні, якія накрылі адлегласць у 900 кілометраў ад базы да месца бамбардыроўкі і назад. Друж называе гэту атаку «вялікім выправаннем». Дзеянні авіяцыі, паводле слоў газет, былі затrudнены таксама тым, што абісініцы размясціліся на вышыні больш 2.600 метраў.

Італьянскія газеты асабліва падкрэсліваюць, што абісініскія войскі маюць зараз значнае ўзбраенне, навучыліся маскіроўцы і сустралі італьянскія самалёты агнём кулямётаў і зенітных гармат.

сягнуты на аснове магутнага росту ударніцтва і стаханаўскага руху, забяспечыў дасягненне выканання праграмы бягучага года і даў магчымасць для значнага павелічэння праграмы на 1936 год.

Маскоўскі гарадскі камітэт ВКП(б) і Моссовет запэўняюць Цэнтральны Камітэт партыі і ўрад, што маскоўскія пролетары, натхнёныя заклікам любімага правадзіра народу таварыша Сталіна аб аўладанні вышнімі сацыялістычнай прадукцыйнасці працы і аб вырошчванні кадрў, даб'юцца ўзорнага і дасягненнага выканання маскоўскай прамысловасцю плана другой пяцігодкі.

Сакратар МК і МГК ВКП(б) Н. ХРУШЧОУ.
Старшыня Моссовета Н. БУЛГАНІН.

Англа-французскае пагадненне аб мірным урэгуляванні Італа-абісініскага канфлікта

ПАРЫЖ, 8 снежня. (БЕЛТА). Агенцтва Гавас паведамляе: «Пасля франка-англійскіх перагавораў міністр замежных спраў Лаваль у агульнай заяве для прадстаўнікоў друку сказаў: «Мы адшукалі формулу, якая можа служыць базай для прыняцця ўрэгулявання італа-абісініскага канфлікта. Брытанскі ўрад аб ёй яшчэ не інфармаваны. Па атрыманні яго згоды неабходна будзе перадаць гэту формулу на разгляд зацікаўленым урадам, а таксама Лізе нацыі для прыняцця рашэння. Мы працавалі над ёй, каб забяспечыць найбольш хуткім чынам мірнае і пачэснае вырашэнне канфлікта. Мы абодва (Лаваль і Хор) задаволены рэзультатамі, якіх мы дасягнулі».

Міжнародная хроніка

* У Адыс-Абебу прыбылі савецкія кіноаператары Цейтлін і Еўрушын, камандыраваны Галоўным упраўленнем кінофотатрадыцыі для зняцця падзей італа-абісініскай вайны.

* Савецкая кіноэкспедицыя выязджае на тэатр ваенных дзеянняў.

* Прававая камісія Чэхаславацкай палаты дэпутатаў адхіліла прапанову камуністычнай фракцыі аб вызваленні з турмы цяжкахворага камуністычнага дэпутата Штэтка.

* Як паведамляюць з Рыю-Жанейро (Бразілія) за ўдзел у паўстанні арыштаваны 1.964 салдаты, 44 афіцэры і 553 унтрафіцэры.

* У Беластоцкім ваяводстве (Польшча) бастуе каля 2 тысяч малазямельных сялян, занятых на рубцы ў дзяржаўных лясках. Яны патрабуюць заключэння калектыўнага дагавора. Забастоўка цягнецца 2 тыдні і пашыраецца з кожным днём.

* У сувязі з прамовай англійскага міністра замежных спраў Хора, у італьянскіх газетах абнавіліся рэзкія выступленні супроць Англіі і Лігі нацыяў. Газета «Рэдзыме фашыста» зноў робіць намік на магчымасць выхаду Італіі з Лігі нацыяў.

* У Берліне выехала экскурсія членаў польскіх саюзаў моладзі ў складзе 100 чалавек. Візіт польскай моладзі разглядаецца, як адказ на візіт нацыянал-сацыялісцкай мо-

тыгвыноасцяжнай дывізіі

Пастанова Цэнтральнага Выканавчага Камітэта Саюза ССР.

Цэнтральны Выканавчы Камітэт Саюза ССР пастанавіў:

Адзначаючы баявыя заслугі 51-й стралковай Перакопскай чырвоноасцяжнай дывізіі і яе палітычнай падрыхтоўцы, узначаленай яе, у сувязі з святкаваннем 15-годдзя перакопскага штурму, ордэнам Леніна.

Старшыня Цэнтральнага Выканавчага камітэта Саюза ССР М. КАЛІНІН.

Сакратар Цэнтральнага Выканавчага Камітэта Саюза ССР І. АКУЛАУ.

Масква, Крэмль. 8 снежня 1935 г.

насення па якасці, годнасці працы па пасеву, устанавіць дасканалы

Напярэдадні 30-гадовага юбілея ЯНКІ КУПАЛЫ. РАДЫЁВЕЧАР НА КВАТЭРЫ НАРОДНАГА ПАЗТА

Сабраліся прадстаўнікі партыі, урада, краса і гордасць нашай савецкай шчаслівай радзімы — стаханаўцы завадаў і калгасных палёў, сабраліся інжынеры чалавечых душ — празаікі і паэты, прыйшлі артысты, снайперы прыра, прыйшлі сотні тысяч мільёны працоўных квітнеючай Савецкай Беларусі, якія сабраліся каля сваіх радыёрураў і радыёпрыёмнікаў вітаць свайго народнага паэта Янку Купалу і пажадаць яму многа, многа год жыць і тварыць на шчасце і радасць народаў краіны Саветаў.

Гэта спатканне паэта са сваім народам адбылося ўчора ўвечары праз радыёстанцыю імя Соўнаркома Савецкай Беларусі. Радыевечар быў арганізаваны на кватэры народнага паэта.

— Няхай лясца магутнай ракою салаўіная песня паэта, — гэтыя заключныя словы тав. Клімковіча, які зрабіў даклад аб 30-гадовай творчасці народнага паэта, лепш за ўсё выказвалі думкі ўсіх працоўных нашай Савецкай краіны.

Калісьці, яшчэ ў 1906 годзе, Янка Купала пісаў:

Хай-жа вам так не здаецца,
Што бяда ўжо і зацісне,
Знайдзе, ліха ператрэпча,
І маланкай доля блісне.

Гэтыя словы народнага паэта ўспомніў у сваім выступленні Міхась Лынькоў. Ліха згінула назаўсёды. Яно перацёрлася ў сталёвых жорнах пролетарскай рэвалюцыі. А для паэта, для народа, якому ён калісьці склаў свае сумныя песні, прынёў час радаснага, шчаслівага жыцця, і ён смела і багэра над сцягам

Сакратар ЦК КП(б) ВАРКОВІЧ.

соцыялізма глядзіць у сваю светлую будучыню.

Юбіляра віталі польскі пісьменнік т. Кавальскі, стаханавец завада імя Варашылава т. Шаболтас, т. Харык, народны артыст т. Рафальскі. Верш Купалы «Сыны» ў перакладзе на латвійскую мову прачытаў т. Аксельрод. Свой верш, прысвечаны юбіляру, чытала паэтэса Эдзі Агніцвет.

Дружная сяброўская авалыя доўга не давала юбіляру адказаць на прывітанні.

У віхуры воплескаў тонучь словы паэта.

— Я шчасліў ва ўпэўненасці, што ў гадзіну трывогі мой савецкі народ падымецца на абарону межаў сваёй сацыялістычнай радзімы.

— Я шчасліў, што над маёй хатай, як і над усёй маёй савецкай радзімай, горда палыхае чырвоны сцяг Вялікай пролетарскай рэвалюцыі.

— Я шчасліў, што жыў у эпоху Леніна—Сталіна, якія паказалі працоўным усіх прыгнечаных народаў шлях да вызвалення, да радаснага і шчаслівага жыцця.

Паэт чытае свой верш «Партызаны». І яму ў адказ усе прысутныя разам з музыкамі і спевакамі Беларускага радыёкамітэта спяваюць марш партызан Далекага Усхода.

У канцы веча артыстка Аляксандраўская спявала песні народнага паэта. Артысткі Новік і Галіна ля мікрафона чыталі ўрыўкі з паэмы «Над ракою Арэсай» і іншыя творы паэта.

Л. КАПЛАН.

АКРУГОВАЯ НАРАДА САКРАТАРОЎ РАЙКОМАЎ І СТАРШЫН РАЙВЫКАНКОМАЎ У МАЗЫРЫ.

МАЗЫР, 9 снежня. (Кар. «Звязда»). 8 і 9 снежня ў Мазыры адбылася акруговая нарада сакратароў райкомаў партыі і старшын райвыканкомаў Мазырскіх акругі. На нарадзе быў заслухан даклад акруговага земаддзела аб становішчы сельскай гаспадаркі акругі і далейшых задачах па яе ўздыму. Акружка калектывізавана на 81,5 проц. і налічвае 651 калгас, у якіх аб'яднаны 52.637 бядняцка-серадняцкіх гаспадарак. Калгасы засяваюць 83 проц. агульнай пасевнай плошчы. У акрузе вялікая плошча знаходзіцца над балотамі і

хмызнякамі. Народа наменіла план разгортвання меліяратывных работ і рад мерапрыемстваў па развіццю жывёлагадоўлі і ўзняццю ўраджайнасці.

Нарада таксама заслухала даклады сакратароў Петрыкоўскага, Ельскага, Даманавіцкага і Тураўскага райкомаў партыі аб становішчы партыйна-масавай работы. У заключэнне быў заслухан даклад аб становішчы аховы здароўя ў акрузе. На нарадзе выступіў з прамовай аб задачах, якія стаяць перад новай акругай, першы сакратар оргбюро КП(б)Б т. Апанькоў.

ПАПРАўКА

У пастанове ЦВК СССР аб ўзнагароджанні ініцыятараў стаханаўскага руху ў прамысловасці і на транспарце («Звязда», 9 снежня) па віне БЕЛТА і карэктуры дапушчаны памылкі.

У спісе ўзнагароджаных ордэнам Леніна трэба чытаць: «29. МУСІНСКАГА В. С.—РАМ-

ШЧЫКА ЛЕСАЗАВОДА № 17 ІМЯ МОЛАТАВА ТРЭСТА «СЕВЕРОЛЕС».

У спісе ўзнагароджаных ордэнам Працоўнага Чырвонага сцяга трэба чытаць: «29. ДУШКАРОВА А. Е.—СЛЕСАРА-ЗБОРШЧЫКА ТРУБАЧНАГА ЗАВОДА ІМЯ КАЛІНІНА».

Партыйнае жыццё

ПЕРШЫЯ КРОКІ ОРГБЮРО АКРУГКОМАУ ПАРТЫ

У гутарцы з супрацоўнікам рэдакцыі, сакратар оргбюро Слуцкага акругкома парты тав. Наманштэйм расказаў аб першых кроках работы арганізацыйнага бюро.

Асноўная ўвага ў апошні час была звернута на прыём раённых партыйных арганізацый, які праводзіў ЦК КП(б)Б пасля правёркі партдакументаў.

Гэта даю магчымасць дакладна азнаёміцца з партыйнымі арганізацыямі раёнаў. За выключэннем Старобінскай, усе раёны партыйныя арганізацыі Слуцкай акругі прыняты і зацверджаны бюро ЦК КП(б)Б.

Зараз інструктары акруговага камітэта парты правяраюць, як у раённых партыйных арганізацыях ажыццяўляюцца паставы ЦК КП(б)Б, вынесеныя ў часе прыёму партыйных арганізацый.

Оргбюро акруговага камітэта звярнула асаблівую ўвагу на некаторыя прарыўныя участкі ў гаспадарчым і саветскім будаўніцтве раёнаў. Прынят выклік Палацкай акругі на спаборніцтва па выкананню фінансавана пiana. Разгорнутая работа ў раёнах дае магчымасць дэталёва выканаць кварталны і гадавы план мабілізацыі сродкаў на Слуцкай акрузе.

У плане работы оргбюро на снежань цэнтральнае месца займаюць пытанні партыйнай асветы, работы первічных партарганізацый і масава-палітычнай агітацыі ў вёсках.

Штат акругкома, за выключэннем сельскагаспадарчага аддзела, укамплектаваны.

Оргбюро Лепельскага акруговага камітэта парты пачало сваю работу яшчэ ў верасні. Для лепшага азнаямлення з раённым партыйным арганізацыямі сакратар оргбюро тав. Ляхаў прыняў удзел у прыёме раённых партыйных арганізацый, які праводзіў ЦК КП(б)Б пасля правёркі партдакументаў.

На паслядзёні оргбюро былі заслушаны даклады аб рабоце чатырох первічных партарганізацый Бягомльскага раёна з папярэднім азнаямленнем інструктара акругкома тав. Абрамава. Оргбюро перагледзела і зацвердзіла склад прапагандыстаў раёнаў. Ахлілены рад кандыдатур, вылучаных Лепельскім і Ушацкім райкомамі.

Бягомльскаму райкому прапанавана перагледзець склад прапагандыстаў.

Оргбюро заслухала інфармацыю сакратара парткома Чашніцкай папяровай фабрыкі і сакратара Чашніцкага райкома парты тав. Марголіна аб становішчы стэхнаўскага руху ў раёне.

Першы сакратар оргбюро Палацкага акруговага камітэта парты тав. Ліхачоў у гутарцы з нашым супрацоўнікам адзначыў, што асноўнае гэтае азнаёмства з людзьмі і палітычнае ўнутрыпартыйнай і партмасавай работы. З гэтай мэтай абодва сакратары оргбюро, тав. Ліхачоў і Вайновіч, азнаёмліліся з усімі раённымі камітэтамі парты акругі, прымалі ўдзел у правёрцы партдакументаў і ў прыёме партыйных арганізацый.

На двух пасяджэннях оргбюро, дзе ўдзельнічалі сакратары раённых камітэтаў парты, абгаварылі вынікі правёркі партдакументаў і мерапрыемствы па палітычнаму ўнутрыпартыйнай і партмасавай работы.

Праведзены пачыненныя курсы-семінары інструктараў раённых камітэтаў парты. На гэтых курсах прапрацаваны рашэнне ЦК ВКП(б) «Аб прапагандыскай рабоце ў бліжэйшы час», аб паставы агітацыі і прапаганды і аб культурнай рабоце на вёсцы, прамову тав. Кагановіча на нарадзе загадчыкаў аддзелаў кіруючых партыйных органаў, сталінскі статут сельскагаспадарчай арміі, паставы СНК СССР аб сельскім бюджэце і тэхніку складання сельскага бюджэту.

Апарат акруговага камітэта парты работнікамі яшчэ не ўкамплектаваны.

Значным тормазам у рабоце акругі з'яўляюцца яшчэ і тое, што наркаматы БССР не жадаюць лічыцца з акругай. Па ўсіх пытаннях яны непасрэдна зварачаюцца ў раёны, мінуўчы акругу.

Зараз оргбюро прыступіла да вывучэння партыйных, саветскіх і калгасных кадраў.

З 15 па 20 снежня намечана правесці раённую злёты стэхнаўскага руху аб выніках гаспадарчага года і аб задачах уздыму ўраджайнасці.

30 снежня праводзіцца акруговай нарада стэхнаўскага руху.



У сяле Северскім, недалёка ад Капомны, у сядзібе былых князёў Чэркаскіх арганізаван першы ў Саюзе дом адпачынку для стэхнаўскага руху Масквы і Маскоўскай вобласці. Дом адпачынку добра абсталяван. Для адпачываючых тут ёсць рознастайныя забавы: гульні, арганізуюцца пыжыныя вылазкі пад кіраўніцтвам вопытных інструктараў. НА ЗД ВІМКУ: ля уваходу ў галоўны корпус Северскага дома адпачынку.

Пісьмы аб культаграбе

1. У габінетах райана

Гэтыя два невялічкія пакоі нагадваюць абстаноўку, выказаную словам песенькі «Я-жа мне не поць»: у кутку звісае навушніце, пад пагамі агрызкі і акуркі, па акне нейкая неразбярэха—брудныя панеры, перамяшаныя з кнігамі. Сталы заліты чарвілам і засыпаны попельям. Каля парога ляжыць кучка смецця. Відань, яна збіралася на працягу некалькіх дзён.

Такі выгляд Чашніцкага раёнага аддзела народнай асветы.

Час-ад-часу прыходзяць наведвальнікі. Але яны зараз-жа варочаюцца назад—загадчык райана т. Савіч захварэў, намеснік яго т. Гапеаў выбыў невядома на колькі.

Палітінспектар райана т. Швару вы можаце знайсці кожны раз, але да яго, як на ліха, ніхто не зварачаецца. Ён насупіўся і збіраецца пошта пісаць.

У Швары шмат крыўды. Ён скончыў трохмесячныя курсы мастацкай самадзейнасці. Прыслаў яго арганізаваць самую жытую, радасную работу ў калгасе і мястэчку, а тут—бах, зрабілі пераінспектарам. Сялі ды пішы

чэрніх школ на ліквідацыі няграматнасці, 3 школы павышанага тыпу, 8 хат-чытальні, чырвоныя куткі...

А мабыць іх менш, а яны мабыць не працуюць?

Пры гэтай думцы Швара як-бы адразу прачынаецца і бярацца за пяро:

— Трэба напісаць. Хай адкажуць, як там людзі наварачваюцца.

Швара радка калі бывае ў калгасе. Не бывае таму, што яму нішто не дае фурманкі. Можна наняць фурманку, але райана не аплюць. Пайсці пешшу хоць-бы ў бліжэйшы калгас ці пад'ехаць з іншым раённым работнікам — «часу няма».

І Швара піша і піша, бесперастанку. Школы па ліквідацыі няграматнасці не працуюць. Чырвоныя куткі і хат-чытальні закрыты. Ды ці да гэтага Швару? Ён сам не ведае, ці ён палітінспектар, ці кіраўнік мастацкай самадзейнасці. Але і мастацкая самадзейнасць па раёну таксама зусім не разгорнута.

Наведвальнікі кожны дзень стукваюць дзвярца, у іх няма

Савіч захварэў. Гапеенка кудысьці паехаў...

У Чырволаворскай няпоўнай сярэдняй школе не хапае каля 5 настаўнікаў. Настаўнікі празмерна нагружаны. Лекцыі даюцца галошам, ім абсалютна няма часу рыхтавацца, бо кожнаму трэба даць ад 8 да 12 лекцыяў у дзень.

Памяшканне школы, як і памяшканне раёнага аддзела народнай асветы, бруднае, засмецанае, цёмнае і затхлае.

Дырэктар школы Антон Макараў разводзіць рукамі:

— Зрабіць нічога не магу, райана не дапамагае.

Вяздзейнасць райана пераносіцца і ў школу. Аб школе ніхто не клавочыцца. У Дварэцкай няпоўнай сярэдняй школе ад пачатку года не выкладаецца гісторыя і географія. Амаль ва ўсіх школьных бібліятэках няма навіейшай літаратуры.

Але ў Чашніцкім раённым аддзеле піша і сракобіна. Толькі часамі абуджаюць гэты спакой дзверы. І зноў той-жа малюшак. Пыльна, брудна, адзінока. Савіч захварэў, Гапеенка кудысьці паехаў, Швара сядзіць і піша.

ПРЫЁМ РАБОТНИКАУ СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАЙ НАВУКІ У СОУНАРКОМЕ СССР

3 снежня тт. В. М. Молатаў і Я. Э. Рудзутак сумесна з наркамам земляробства тав. М. А. Чарновым прынялі ў Соўнарком СССР прэзідэнта Усесаюзнай акадэміі сельскагаспадарчых навук імя Леніна тав. А. І. Муралава, віцэ-прэзідэнтаў Акадэміі тт. Г. Н. Мейстэра, Н. І. Вавілава, М. М. Завалоўскага і акадэмікаў тт. Е. Ф. Ліскуна, К. І. Сірабіна, Л. С. Марголіна, І. В. Янушчына, П. І. Лісьцына, А. І. Насцякова, А. С. Бандарніка, А. І. Гайстэра.

У часе гутаркі, якая цягнулася звыш 3 гадзін, навуковыя работнікі расказалі таварышам Молатаву і Рудзутак аб выніках работы апошняй кастрычніцкай сесіі Акадэміі сельскагаспадарчых навук і рабоце кіруемых імі навуковых інстытутаў. У выніку правядзенай рэарганізацыі Акадэміі, апошняя пачынае ператварацца з установы адміністрацыйнага тыпу ў арганізацыю, якая яднае работу лепшых прадстаўнікоў сельскагаспадарчай навукі. Некалькі ажыццявілася работа інстытутаў і паасобных навуковых устаноў Акадэміі. Стрымілае разгортванне навуковай работы недахват лабараторнага абсталявання ў інстытутах і асабліва на даследчых станцыях, а таксама недаўпарадкаванасць многіх з іх.

У часе гутаркі тав. Молатаў указаў, што цяпер галоўная труднасць заключаецца не ў стварэнні матэрыяльнай базы для арганізацыі інстытутаў сельскагаспадарчай навукі, бо ўсё неабходнае для гэтага дзяржава можа забяспечыць, а ў перамаганні наўнага сур'ёзнага адставання сельскагаспадарчых навук ад патрэбнасцей сацыялістычнага будаўніцтва ў сельскай гаспадарцы. Дааткова ў гэтай сувязі ўказваць на пытанні механізацыі сельскай гаспадаркі, а нашым-ж запатрабаванні да сельскагаспадарчай культуры растуць з кожным днём. У нас вялікі недахват навуковых работнікаў па сельскай гаспадарцы, і трэба берагчы іх і кляпатліва дапамагаць рабоце кожнага сапраўды кампетэнтнага ў сельскагаспадарчых навук дзеяча.

што не толькі не выключае, але і прадабачыць крытычныя адносіны да такіх дзеячоў, якія адгароджваюць сябе ад інтарэсаў дзяржавы, убіваючы час на вывучэнне «проблемы» аб адзаснаванні лісы і т. д.

Мы управе трэбаваць ад людзей навукі перш за ўсё шырокага ведання фактаў, не абрыўкаў ведаў і разважанняў, больш ці менш прыстасаваных да той ці іншай паставы арганізацыі, а сапраўднага навуковага ведання ўсіх асноўных фактаў у данай галіне, не толькі таго, аб чым ёсць піша газета, але і гісторыі пытання і таго, што дае вопыт другіх краін, і шырокага ведання тых фактаў, якімі так багата наша шматграннае сацыялістычнае будаўніцтва, і з усім гэтым — прымянення навуковага метада вывучэння. Тады нашы практыкі — кіраўнікі, якія маюць такую патрэбу ў дапамозе людзей, маючых сур'ёзныя веды і ўладаючых навуковым метадам, будуць ад душы ўдзячны навуковым арганізацыям і паасобным работнікам навукі.

Вялікай і неадкладнай задачай Акадэміі с.г. навук з'яўляецца таксама садзейнасць у павышэнні навуковай кваліфікацыі маладых кадраў навукі без умоўнага вырочвання якіх невягзсправіцца з задачамі, што стаяць перад сацыялістычным земляробствам.

Асаблівую ўвагу Акадэміі і адпаведныя яе арганізацыі павінны сканцэнтравань на распрацоўку навукова-агрэнтаваных прыстаёўна да паасобных раёнаў пытанніў па рэалізацыі лозунга таварыша Сталіна аб павелічэнні ў бліжэйшыя 3—4 гады валавых збораў зярна да 7—8 млрд. пудоў, памятаючы аб тым, што роля с.г. навукі ў ажыццяўленні гэтай і падобных ёй задач будзе лепшай правёркай сапраўдных дасягненняў сельскагаспадарчых навук у СССР.

У заключэнне тт. Молатаў і Рудзутак памадалі Акадэміі сельскагаспадарчых навук і ае дзесятам поспехаў у іх рабоце.

(ВЕЛТА)

Снегавы абвал каля гары Юкспор у Кіраўску

АБВАЛАМ ЗАБІТА 85 ЧАЛАВЕН

ВОПЫТ РАБОТЫ З ПАЛІТ-ИНФАРМАТАРАМИ

знайлідзем інструментаў акружана тав. Абрамава. Оргбюро пераглядзе і запердзіла склад прапагандыстаў раёнаў. Адхілены рад кандыдатур, вылучаных Лепельскім і Ушацкім райкамі.

правесці раённыя з'езды паў аб выніках газэтарскага года і аб задачах уздыму ўраджайнасці.
30 снежня праводзіцца акруговая нарада стыханаўцаў.

ВОПЫТ РАБОТЫ З ПАЛІТ-ІНФАРМАТАРАМІ

На спяне пэхавай кваторы каля фантана ўстаноўлена географічная карта Абсініі. Побач з ёю — дошка з выразкамі газет аб італьянскай вайне. Штодзень работнікі парткома перастаўляюць спяжкі, якія абазначаюць працоўнае італьянскіх і абсініскіх войск. Каля гэтай карты ў часе абодвух перапынку палітінфарматар т. Бупвілюскі інфармуе рабочых аб апошніх падзеях у Афрыцы.

Карыстаючыся картай, перасоўваючы па ёй спяжкі, палітінфарматар дапамагае рабочым лепш разабрацца ў адбываючыхся падзеях.

14 палітінфарматараў вылучыў партком барысаўскага шклозавода. Сярод іх лепшы партыйны актывіст: Бупвілюскі, Каспяровіч, Рудкоў.

Тры разы ў месяц у партгабінеце з'яўляюцца нарады палітінфарматараў. Кожнаму палітінфарматару выдасца «Спўтнік агітатора», «Блак-ног агітатора» і розныя газеты.

Для растлумачэння сутнасці стыханаўскіх метадаў работы партком накіраваў на кватэры рабочых 30 агітатараў з партыйнага, профсаюзнага і комсамоўскага актыва.

Прамову таварыша Сталіна на прыёме пяцісотніц прапрацоўвалі на кватэрах рабочых тт. Вялова

і Сцяпанаву. Калі ў газетах з'явілася прамова таварыша Сталіна на першай усесаюзнай нарадзе стыханаўцаў, яе прапрацоўвалі ў цэхах, зменах і інтэрнатах і асобна на кватэрах рабочых тт. Каспяровіча, Врублеўскай і іншых.

Надаўна партком шклозавода ў прысутнасці ўсіх палітінфарматараў заслухаў тт. Бабіцкага і Сянкевіча. Першага — аб стыханаўскім руху і другога — аб італьянскай вайне. Члены парткома па-дзелавому абгаварылі змест палітінфармацый. Яны ўказалі, што палітінфарматар Бабіцкі нічога не сказаў аб метадах работы шахцёра Стыханава, не ўважваў сваёй інфармацыі з ходам укаранення стыханаўскіх метадаў на шклозаводзе, а ў выніку палітінфармацыя атрымалася агульнай, неканкрэтнай. Сянкевічу ўказалі, што ён шмат чытае, у той час як трэба праводзіць тэарыю з чыткай, і што незразумельны для рабочых словы ён не заўсёды растлумачвае.

Апрача праведзеных семінараў, намечана правесці вопытна-паказальную палітінфармацыю на тэму «Міжнароднае становішча».

Партком шклозавода па-дзелавому прыступіў да арганізацыі палітычна завостранай, канкрэтнай палітычнай агітацыі.

В. КАТКЕВІЧ.

Палітінспектара райана т. Швару вы можаце знайсці кожны раз, але да яго, як на ліха, ніхто не звяртаецца. Ён насупіўся і збіраецца нешта пісаць.

У Швару шмат крыўды. Ён скончыў трохмесячны курс матэматычнай самадзейнасці. Прыслаў яго арганізаваць самую жывую, радасную работу ў калгасах і мястэчку, а тут — бах, зрабілі палітінспектарам. Сядзі ды пішы (нішага ён сабе не ўважвае). Пішы пра тое, што на раёну 45 вя-

часу няма... Швару піша піша, бесперастанку. Школьна ліквіданы няграматнасці не працуюць. Чырвоныя буткі і хаты-чытальні закрыты. Ды ці да гэтага Швару? Ён сам не ведае, ці ён палітінспектар, ці кіраўнік мастацкай самадзейнасці. Але і мастацкая самадзейнасць па раёну таксама зусім не разгорнута.

Наведвальнікі кожны дзень стукаюць дзвярыма, у іх няма клопатаў, і адказ чуваць адзін і той-жа:

... Швару піша піша ад сярэдняй школы ад пачатку года не выкладаецца гісторыя і географія. Амаль ва ўсіх школьных бібліятэках няма наважнейшай літаратуры.

Але ў Чашнікім раённым адзеле піха і спякойна. Толькі часам абуджаюць гэты спякой дзверы. І зноў той-жа малюнак. Пыльна, брудна, адзінока. Савіт захварэў, Гапееўка кудысьці паехаў, Швару сядзіць і піша.

С. ШУШКЕВІЧ.

Чашнікі.

СПЕКТАКЛІ ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ

Любоўныя клопаты аб навучанні і культурным росце дзеці з'яўляюцца адной з характэрнейшых рыс нашай сацыялістычнай штодзённасці. Будаўніцтва ў Менску Палаца піонераў і окіябрат, якое адбываецца па асабістай ініцыятыве тав. Н. Ф. Гікало, паказвае, што гэтыя клопаты ўзяліся на яшчэ большую вышыню, набылі велічны маштабы, узмацняюцца грандыёзнай матэрыяльнай базай.

У агульнай сістэме культурна-выхаваўчай работы з дзецьмі далаека не другароднае месца займае тэатр. Мы маем у БССР спецыяльны Тэатр юнага глядача, які атрымае ў Палацы піонераў добра абсталяваную сцэну. Мы маем сотні самадзейных школьных драматычных гурткоў. Але ўсяго гэтага мала, вельмі мала ў сэнсе колькаснага ахону дзяцей мастацкімі відовішчамі, і ў сэнсе прывічання дзецяў мастацкіх густаў. За сістэматычнае абслугоўванне юных глядачоў павінны ўзяцца ўсе тэатры Беларусі.

Мінулы тэатральны сезон з'явіўся пераломным у гэтым сэнсе. Кожны тэатр за гэты сезон даў на некалькі спектакляў для школьнікаў. Аднак, такіх спектакляў было вельмі мала, даваліся яны неістэматычна.

Трэба ўвесці дзённыя спектаклі для дзяцей ва ўсіх нашых тэатрах у сістэму. Трэба, каб у плане кожнага тэатра была ўключана пэўная колькасць дзённых спектакляў і не толькі на месцы пастаяннай базы тэатра, але і ў часе гастролёў па іншых гарадах.

Аднак, не толькі ў гэтым праблема. Справа ў тым, што ні адзін з наіваў тэатраў не мае ў сваім рэпертуары п'ес, якія асабліва неабходны для юнага глядача. Толькі Рускі тэатр Беларусі мае ў сваім рэпертуары спецыяльную пастаноўку для дзяцей — «Фрыц Баўэр», астатнія паказваюць на дзіцячых спектаклях пастаноўкі са свайго агульнага рэпертуара (БДТ-1 — «Жакар'ю», «Бацькаўшчыну», «Вялі-

мадушша»; БДТ-2 — «Жаніцёбу Фігаро», «Цудоўны спляў»; БДТ-3 — «Контракт», «Гісторыю піці хвастоў», Юрэйскі тэатр — «Авечую крыніцу», «Нашу маладосць», «Ракрут», «Забастоўку жніццоў».

Зразумела, шмат якія пастаноўкі з агульнага рэпертуару тэатраў могуць і павінны паказвацца дзецьмі. Але апрача таго, нашым школьнікам патрэбны спектаклі, якія б ажалілі перад імі вобразы класічнай літаратуры, якія вывучаюцца ў школе. Па нашай думцы, пара ўжо тэатрам мець у сваім рэпертуары адну-дзве такія спецыяльныя пастаноўкі для дзяцей. Гэта павінны быць простыя, танныя, не патрабуючыя вялікіх выдаткаў, але абавязкова высокая мастацкія пастаноўкі.

Зараз ідзе выпрацоўка і абмеркаванне рэпертуару тэатраў на 1936 год. Мы ўпэўнены, што кіраўніцтва мастацтваў Наркомасветы і самі тэатры ўлічаць запысы савецкай дзяцінства.

Л. РОЗЕНБЛЮМ.

Па той бок граніцы

(ПА ШПАЛЬТАХ ПОЛЬСКИХ ГАЗЕТ)

„КРЫЗІС У ПСІХІЦЫ“

У лістападзе ў Варшаве адбыўся агульнапольскі з'езд кіраўнікоў «грамадзянскага выхавання Саюза рэзервістаў» (запасных польскай арміі). З'езду была аказана вялікая ўвага з боку афіцыйных асоб Польшчы, асабліва-ж з боку ваеннага камандавання. З прывітанніямі з'езду выступілі: прэм'ер Каспялкоўскі, ваенны віцэ-міністр генерал Глухоўскі і рад іншых асоб.

Аб чым-жа гаварылі выступаўшыя? Па сутнасці ўсе прамоўцы з розных бакоў былі ў адзін пункт: умацняць маральную падрыхтоўку насельніцтва да вайны, глыбей чым да гэтага часу выходзяць у моладзі «жгасць салдата» і т. д. і т. п.

Вядома, немалую ролю ў гэтай ваенна-выхаваўчай рабоце сярод польскага насельніцтва павінен адыграць той культ польскіх гетманаў і «справадыроў, народу»,

аб якім гаворыцца ў рашэнні з'езда: «Пастанаўляем на ўсіх нашых гадавых з'ездах ушанаваць іх і ўрачыста абавязваемся іх гераічнае жыццё паставіць сабе ў прыклад».

Аб умоўнагай увазе да пытання ідэалагічнай апрацоўкі мазгоў у кірунку развіцця «ваенных доласцей» сведчыць і прызнанне прэм'ера Каспялкоўскага, зрэбленае ім гэтымі днямі ва ўрадавай дэкларацыі ў сойме:

«Я лічу крызіс у псіхіцы значна больш небяспечным, чым крызіс эканамічны. У масах пачынаюць пераважаць саціўныя адносіны да найбольш істотных пытанняў нашай сапраўднасці».

Спыняючыся на гэтай заяве прэм'ера, орган ваеннага міністэрства «Польска збройна» растлумачвае, што «крызіс у псіхіцы» насельніцтва Польшчы

«з'яўляецца адным з найбольшых клопатаў людзей, на плечы якіх ускладзена аднаасобна за нацыянальную абарону».

Адкуль-жа ідуць гэтыя непры-

емныя для польскай ваеншчыны настроі? Яны — неразрыўная частка тых настрояў, якімі жывуць велізарныя масы насельніцтва Польшчы. Аб іх даволі ярка сказаў гэтымі днямі «Пяст» — орган «Стронніцтва людзев», — партыі, якая змагаецца ў польскай вёсцы супроць уплыву кампартыі:

Польская вёска «заражаецца» марксізмам, у польскай вёсцы растуць сімпатыі да камунізма.

Гэты вывад у аднолькавай ступені непрыемны і пілюдчыкам і апазіцыйным партыям накіталт «Стронніцтва людзев».

Вось чаму пытанне аб «крызісе ў псіхіцы» стала такім актуальным для кіруючых колаў Польшчы.

ПАХАВАННЕ НЕВЯДОМАГА ПОЛЬСКАГА САЛДАТА

Поўную трывогі карэспандэнцыя аб настроях сялян Валыні надрукавала нядаўна польская рэакцыйная газета «Час».

«У кастрычніку гэтага года, — піша газета, — у горадзе Луцку адбылося пахаванне невядомага польскага салдата. Гэта не быў сімвалічны перад. Тыдзень таму назаў у часе палёвых работ у вёсцы Мілушы (каля Луцка) у зямлі выяўлен чалавечы шніпет, завернуты ў аэтыкі формы польскага салдата».

Газета раскрывае тайну гібелі польскага салдата:

«Гэта, — паведамляе газета, — адбылося 15 год таму назад. У час адступлення ад Кіева салдата 24 пяхотнага палка былі пасланы на вёску шукаць коней... Сяляне былі настроены ваража. Калі на вёсцы Мілушы адзін з салдат спрабаваў было забраць коней, адзін з сялян схваціў яго за рукі заду, а другі, выцягнуўшы ў салдата штых, закалаў яго».

«Уся вёска, — паведамляе карэспандэнт газеты, — ведала аб гэтым, ведала і віноўнікаў, і ўсё-ж, калі-б не прстая выпадковасць і не прынятыя папцыяй

меры да расследавання гэтага выпадку, тайна «снежавага польскага салдата» ў вёсцы Мілушы ніколі-б не была раскрыта».

Аналагічны выпадак меў месца і ў другой вёсцы на Валыні ў Малых Кускоўцах. Тут таксама зусім выпадкова выяўлен труп паліцэйскага агента, забітага сялянамі.

Поўвёскі ведала аб гэтым ва ўсіх падрабязнасцях і маўчала. Цікавы вывады, да якіх прыходзіць газета.

«Чалавечыя шкілеты, выяўленыя ў зямлі ў гэтых двух вапніскіх вёсках, — гаворыць «Час», — несумненна не адзіныя... Такіх таян, напэўна, больш... Труп польскага салдата, выяўлены ў польскай вёсцы, мае сімвалічнае значэнне. Калі хочучь усыпляць сабе марнай верой у мірную, далёкую ад нацыянальнай варажасці Вялічын, калі хочучь верыць у сапраўднасць таго, што знешне здаецца існуючым, тады мы можам даць толькі адну парадку: не капаць зямлю на Валыні. Бо адзін удар рыдлёўкай можа адкрыць праўду».

свагаспадарчых навуках дзяцця. (БЕЛТА)

Снежавы абвал каля гары Юкспор у Кіраўску

АББАЛАМ ЗАБІТА 85 ЧАЛАВЕК

КІРАЎСК, 8 снежня. (БЕЛТА). 5 снежня ў Кіраўску каля гары Юкспор, у выніку лютаванняўнай завірухі, адбыўся абвал, якім разбураны два двухпавярковыя дамы і сцяна трэцяга дома. Лютвавінай таксама перакулен з чыгуначнага пун паравоз, які ішоў з грузавым саставам з рудніка ў Кіраўск.

Не глядзячы на ўсе прынятыя меры і гераізм двух тысяч рабочых, занятых выратаваннем пацярпелых, загінула 85 чалавек, трое намерлі ад пляжых раненняў, ранены 44 чалавекі. Большасць пацярпелых выратавана ім аказана меліцынскай дапамо-

га, а таксама дапамога жылля, адзеннем і харчамі. Кожнай пацярпелай сям'і выдана грашовая дапамога ў размеры 1.500—3.000 руб.

З Ленінграда прыбыла камісія абкома і аблвыканкома на чале а сакратаром абкома ВКП(б) тав. Шэстаковым.

Сёння на гарадскіх могілках адбылося пахаванне. Шматлікія рабочыя горада і раёна аддалі апошні доўг загінуўшым у барацьбе за асваенне Поўначы. У 2 гадзіны 30 минут раздаліся гудкі з усіх гарадскіх прадпрыемстваў — апошні салют загінуўшым.

Ленінградскі абласны выканаўчы камітэт саветаў рабочых, сялянскіх і чырвонаармейскіх дэпутатаў і Ленінградскі абласны камітэт Усесаюзнай камуністычнай партыі (большавікоў) выражаюць глыбокае спачуванне сям'ям загінуўшых пры снежавым абвале ў Кіраўску.

Народны камісарыят цяжкай прамысловасці выражае глыбокае спачуванне сям'ям загінуўшых, з прычыны снежавага абвалу ў гор. Кіраўску, работнікаў тэста «Апатит».

НАЗНАЧЭННЕ УРАДАВАЙ КАМІСІІ ДЛЯ РАССЛЕДВАНИЯ ПРЫЧЫН СНЕЖАВОГА АБВАЛУ У ГОРАДЗЕ КІРАЎСКУ

Для расследавання прычын снежавага абвалу ў горадзе Кіраўску, пацягнуўшага за сабой чалавечыя афяры, навазначана ўрадавая камісія ў складзе тт. Петрэра (старшыня), Шэстакова (Ленінградскі абком ВКП(б), Нікалаева (ЦК профсаюза рабочых прамысловасці неметалічных выкапняў) і

Юшкевіча (Галоўхімпром Наркамцяжпрама).

Для аказання дапамогі сям'ям загінуўшых пры снежавым абвале Соўнаркомам СССР адпушчана з рэзервавага фонда 300 тысяч рублёў.

(БЕЛТА).

Стэнаграфічная справаздача першай усесаюзнай нарады рабочых і работніц — стыханаўцаў

7 снежня 1935 г. вышлі ў свет першыя экзэмпляры кнігі «Стэнаграфічная справаздача першай усесаюзнай нарады рабочых і работніц — стыханаўцаў», выдаваемай па пастанове гэтай гістарычнай нарады. Работа над кнігай пачалася неадкладна пасля закрыцця нарады 17 лістапада. 23 лістапада кніга ўжо была адана ў вытворчасць і 7 снежня вышлі першыя экзэмпляры.

аформленым пераплёце (на ледарыне і календары). У кнізе дан мастацкі барэльф Леніна і Сталіна. Аб'ём кнігі — 23,5 друкаванага аркуша тэкста. У кнізе змешчаны стэнаграфічныя прамоў усеіх 82 выступаўшых на нарадзе таварышоў і іх партреты. У кнізе даны 23 мастацкія выкананыя групавыя фатаграфіі, якія адлюстроўваюць асабовыя моманты работы нарады.

Цана кнігі ў пераплёце — 5 руб. 75 кап. Кніга выдана Партыздатам. (БЕЛТА).

Усе 500 тысяч экзэмпляраў гэтай кнігі выходзяць у мастацка

НАПЯРЭДАДНІ ЮБІЛЕЮ ЯНКІ КУПАЛЫ

Па БССР ідзе падрыхтоўка да святкавання 30-годдзя творчай дзейнасці народнага паэта рэспублікі Янкi Купалы. У рабочых і калгасных клубах, на падпрыемствах, у школах праводзяцца вечары, прысвечаныя юбілею паэта.

11 снежня ў Менску ў будынку Дзяржаўнага тэатра адбудзецца ўрачыстае пасяджэнне з удзелам прадстаўнікоў літаратуры брацкіх рэспублік. На вечар запрашаецца каля 100 стажэнаўцаў менскіх фабрык і заводаў. У гэты-ж дзень радыёстанцыя будзе трансляваць відэомузэу паэму Купалы «Над ракой Арэсай», да якой напісана музыка беларускім савецкім кампазітарам Аладзям.

Дзяржаўнае выдавецтва БССР выпускае да юбілею трохтомнік выбраных твораў Янкi Купалы. Першы том ужо вышаў. Вышлі ў друку «Песня будаўніцтва» — зборнік новых вершаў паэта, зборнік вершаў на яўрэйскай мове ў перакладзе пісьменніка В. Акаеўрода. Выдана паэма «Над ракой Арэсай» у перакладзе на польскую мову. Выпушчаны таксама выдаткі наценны партрэт Янкi Купалы работы мастака Браера.

У бібліятэках адкрываюцца выстаўкі твораў Купалы, надрукаваных на розных мовах. Для выдаткаў выстаўкі ў Дзяржаўнай бібліятэцы імя Леніна Янка Купала прадставіў рад сваіх рукапісаў.

ДАКЛАДЫ У КАНФЕРЭНЦАЛЕ БЕЛАРУСКАЙ АКАДЭМІІ НАВУК

Сёння ў канферэнцале Беларускай акадэміі навук старшы навуковы работнік БелАН т. Крэснэйскі зробіў даклад на тэму «Творчасць Янкi Купалы». 13 снежня — даклад праф. Бранштэйна «Творчасць Ізі Харыка». 16 снежня — праф. Ламцёва «Акадэмік Мар і яго вучэнне аб мове». 20 снежня — акад. Горына «Рэвалюцыя 1905 года» і 27 снежня — праф. Шлепцова «15 гадоў хэвінскага плана ГОЭЛРО».

«ПЛАТОН КРЭЧЭТ» НА СЦЭНЕ РАЕННАГА ДОМА СОЦКУЛЬТУРЫ

КРУПКІ, 9 снежня. Гэтымі днямі ў доме сацыялістычнай культуры ў м. Крупках сіламі мясцовага драматычнага гуртка пастаўлена п'еса «Платон Крэчэт» на спектаклі прысутнічалі каля 350 глядачоў, якія станоўча адгукаюцца аб п'есе і ігра драмгурткаўцаў.

С. БАРДЗІЛОУСКІ.

ПЛЕНУМ ЦК МОПР БССР

28—29 снежня 1935 года ў г. Бабруйску адбудзецца III пленум ЦК МОПР БССР. Пленум абмяркуе даклад старшыні ЦК МОПР БССР тав. Ляўкова аб выніках IV пленума ЦК МОПР СССР і далейшых задачах мопраўскай арганізацыі БССР і даклад сакратара ЦК МОПР тав. Рольбіна аб фінансаванні на 1936 год. Таксама будуць заслушаны даклады аб рабоце бабруйскай раённай арганізацыі МОПР, калгаса імя Стасавой, Н-скай часці, інфармацыі аб выкананні дагавору на міжнароднае рэвалюцыйнае слаборніцтва, заключанага паміж мопраўскімі арганізацыямі БССР і Заходняй Беларусі.

На лыжах

Гара пад дубам. Так называюць сваё ўлюбленае месца катання на лыжах дзеці калгаснікаў арцелі «Чырвоны будаўнік», Сеніцкага сельсовета (Менскі раён). Раніцою дзеці едуць на лыжах у школу, а пасля заняткаў збіраюцца на гару пад дубам. Толькі свішча вепер і снег іскрыцца над гонкімі лыжамі. Дзеці смяюцца, дзеці веселяцца. Весела і шчасліва праходзіць дзяцінства калгасных дзяцей.

А. ЛОСЬ.



НА ЗДЫМКУ: малодыя лыжнікі калгаса «Чырвоны будаўнік» (Менскі раён). На прэднім плане: злева направа: Міша Керпіловіч і Янка Шаўлюковіч.

Фотэ КАПЛІНСКАГА

РЭІС ПРАЗ ПЯЦЬ РАЕНАЎ

КОПЫЛЬ, 9 снежня. (Кар. «Звязды» на борту самалёта агітэскадрылы імя Максіма Горкага). Больш 700 чалавек урачыста сустрэлі учора крылатых агітатараў, якія прыляцелі ў прымежную Капыльшчыну. Кароткі мітынг. Старшыня райвыканкома тав. Рубён вітаў экіпаж самалёта.

Вечарам у кінатэатры адбыўся сход пайшчыкаў і працаўнікоў прылаўка. У прывітальнай тэлеграме на імя ЦК КП(б)В, «Звязды» і Белкаапсаюза пайшчыкі абавязаліся дапамагчы кааператыву арганізацыям ператварыць сельскія магазіны ў культурныя ачагі савецкага гандлю.

Напярэдадні мітыngu ў Капылі адбылося лятанне на самалётах лепшых ударнікаў прылаўка і пайшчыкаў-калгаснікаў. У пяці раёнах на самалётах агітэскадрылы ляталі 54 чалавекі. У Рагачове «паветранае хрышчэнне» на машыне лётчыка Раманоўскага атрымала калгасніца калгаса імя Калініна, член ЦВК СССР — тав. Мінова.

Н. ВІШНЕЎСКІ.



САМААФЯРНЫ УЧЫНАК КАЛГАСНІЦЫ РЭШАТНЕВАЎ

Калгасніца калгаса «Беларусь», Слідчанскага сельсовета (Чашніцкі раён). У Ф. Рэшатнёва, трэнічы аднаго разу лён, убачыла, што ў сушыльні на печы ўзлялося полля. Яна зняла з сябе вопратку і кінулася тушыць ёя агонь. Рэшатнёва паянкла сабе твар, рукі, спаліла вопратку, але калгасны лён быў выратаваны. Праўленне калгаса прэміравала Рэшатнёву і абвясціла ёй падзяку («Шлях сацыялізму»).

ДЗІЦЯЧАЯ КАНСУЛЬТАЦЫЯ У ТУРАВЕ

У Тураве адкрылася дзіцячая кансультацыя. Штодзённа з калгасу прыязджаюць калгасніцы з дзецьмі за атрыманнем кансультацыі. («Чырвоная Тураўшчына»).

ЮНЫ МАСТАК

Дзесяцігадовы Валодзя Копка — вучань Рагачэўскай школы (Лябеньскі раён) — добры мастак. Ён рысуе партреты, робіць зарысоўкі з натуры і т. д. («Калгаснік Лябеньшчыны»).



Экіпаж самалётаў эскадрылы імя М. Горкага ў Рагачове. НА ЗДЫМКУ: (злева направа): Вішнеўскі (карэспандэнт «Звязды»), Мартынеў (бортмеханік), Палікоў (заслужаны лётчык Савецкага Саюза), Каген (прадстаўнік Белкаапсаюза), Раманоўскі (лётчык), Генчароў (бортмеханік).

АБМЕН ЧЛЕНСКІХ БІЛЕТАЎ АСОАВІЯХІМА

7—8 снежня ў Цэнтральным савецкім Асоавіяхіма адбылася нарада старшыні райсоветаў Асоавіяхіма, якая была прысвечана пытанням пераўчоты і абмену асоавіяхімаўскіх білетаў і баявой падрыхтоўкі ў 1936 г. Як вядома, ЦК ВЛКСМ і Цэнтральны савет Асоавіяхіма СССР у выданні вынесенай пастановы прызналі недавальнічым ход пераўчоты і абмену асоавіяхімаўскіх білетаў.

Па БССР ЦС Асоавіяхіма БССР адмяніў як фармальна праведзеную, праверку білетаў у Кармянскай, Полацкай і Смалевіцкай арганізацыях. Па гэтым пытанню на нарадзе выступіў старшыня ЦС Асоавіяхіма тав. Мілонаў. Прэзідыум ЦС вылучыў прэмію — легкавую машыну для раённага савета, які ўзорна правядзе пераўчот і абмен членскіх білетаў, а таксама 5 дробнакаліберных вінтовак для партвучальных калгасных арганізацый, і планер новай канструкцыі для партвучальнай вытворчай арганізацыі. Асабліваю ўвагу нарада ўдзяліла ачышчэнню асоавіяхімаўскай арганізацыі ад класаво-варожых элементаў.

ДВА НАКАУТЫ

Фінальныя сустрэчы гарадскіх спаборніцтваў па боксу былі вельмі напружаныя. Цэнтральнай была, безумоўна, сустрэча паміж чэмпіёнам БССР Стаскевічам і масквічом Енавым. Упершыню ў БССР быў праведзены бой з 6 раундаў. На глядзючы на паражэнне, т. Стаскевіч правёў бой вельмі ўдала і прадэманстраваў свой значны рост.

Нечакана напярпеў другое паражэнне Столаў, якога накаутаваў Шылін. У незвычайна моцным боі, выключна прыгожым, атрымалі заслужаную перамогу над сваімі праціўнікамі Ролічам і Тарасевічам.

ОЧКАЎЦІРАЦЕЛЬСТВА У СМІЛАВІЦКАЙ РАЕННАЙ АШЧАДКАСЕ

Загадчык Смілавіцкай раённай ашчадкасмы Біруковіч сістэматычна займаўся очкаўцірацельствам пры дачы дэкадных тэлеграфных вестак, наведваючы ілжывыя даныя аб касавых паступленнях на пазыцы. Галоўны бухгалтар касмы Шалкуновіч не сігналізаваў Кіраўніцтву ашчадкас і дзяржкредыта аб гэтым ашукванні Біруковічам. Кіраўніцтва ашчадкас і дзяржкредыта БССР зняла з работы загадчыка касмы Біруковіча і справу аб ім перадала пракуратуры для прыняцця да судовай адказнасці. Галоўнаму бухгалтару Шалкуновічу абвешчана судовая вымова з папярэджаннем.

бачоўны поўдзяжык ваг. Аношка і Марковіч.

У другім раундзе Непівайна налёс накаутуючы ўдар Ачкіну, але тут-жа яшчэ раз ударыў яго, на гэты раз няправільна. За гэта, не глядзячы на тэхнічны накаут, судовая калегія дыскваліфікавала Непівайна, а перамогу прысудзіла Ачкіну.

Першыя месцы ў сваіх вагавых катэгорыях занялі ў першым і другім разрадах тт. Карсена, Чыстоўскі, Стаскевіч, Пенасюк, Ачкін, у трэцім разрадзе — тт. Розенгаўз, Пуці, Вечар, Шылін, Аношка, Роліч, у разрадзе навічоў — тт. Коган М., Дрэмпіон, Марковіч.

ЗДАРЭННІ

* Нлішчосны выпадок на вуліцы. 8 снежня, ідучы з работы, рабочы завода імя Молатава тав. Ліхтаровіч І. С., пераходзячы праз вуліцу, паслінуўся, упаў на зямлю і пабіў сабе галаву. Ліхтаровіч у цяжкім становішчы дастаўлен і 3-ю хірургічную клініку.

* Пакраме блізны. За сістэматычную паказку блізны прыцягваецца да судовай адказнасці санітарка Клінічнага гарадка Вольская М. В. Пры выбыску ў яе на кватэры было знойдзена 20 шт. пакрыдзенай блізны.

МЕНСК

* Зімовыя каникулы ў школах. З 30 снежня па 10 студзеня 1936 года — каникулы ва ўсіх школах гарада. Гарада намоціў да гэтага часу ў 15 школах і 10 жэтак абсталяваць каткі. Будуць арганізаваны калектывныя походы дзяцей у кінопрагулкі за горад.

* Злёт стаханаўцаў комунальных прадпрыемстваў. Горсовет у бліжэйшыя дні склікае злёт стаханаўцаў трамвайнага парку, электрастанцыі, Водаканала, царельных і кінжворных заводаў і іншых комунальных прадпрыемстваў. Злёт абмяркуе рэспубліканскія, арганізаваныя з добраўнастаўленага горада.

ПАВЕДАМЛЕННЕ ПК КПК

ПК КПК просіць тт. Ермашова Леаніда Іосіфаніча і Духавельніча Сямёна Сцяпанавіча з'явіцца ў ПК (дом ЦК КП(б)В, пакой № 32), або паведамаць свай адрас і месца работы.

Просьба да ўсіх устаноў і арганізацый, ведаючых месца знаходжання памяненых тт., паведамаць у ПК. Сакратар партналегіі КПК пры ЦК ВЛКСМ па БССР ЛЕЙЗЕР.

ПАВЕДАМЛЕННІ

11 снежня г. г. у 6 гадзін вечару ў Доме партактыва Менгаркома КП(б)В (малая зала) адбудзецца лекцыя т. ПАССЭ на тэму: «Аб пераходзе».

Прапагандысты гурткаў па гісторыі ВКП(б) могуць атрымаць білеты ў Доме партактыва, пакой № 31.

10 снежня г. г. роўна ў 7 гадзін вечару ў клубе імя Сталіна (роў Комсамольскай і Рэвалюцыйнай) склікаецца нарада ўсіх сакратараў і партгораў прадпрыемстваў, саветніц гандлёвых устаноў і навуковых устаноў Кагановіцкага раёна.

10 снежня г. г. у 9 гадзін вечару ў памяшканні клуба металістаў (вуліца Кірава) у малой зале адбудзецца нарада сакратараў парткомаў і партгораў Сталінскага раёна.

11 снежня г. г. у 7 гадзін вечару ў памяшканні клуба прапаветнага адбудзецца агульны сход камітэта адлічэнчар Варашылаўскага гаррадка КП(б)В.

Адказны рэдактар Н. СТЭРНІ.

Гукавы кінотэатр „ПРОЛЕТАРЫЙ“

Ад 10 СНЕЖНЯ

МАСТАЦКІ ДАКУМЕНТАЛЬНЫ ГУКАВЫ ФІЛЬМ

БАРАЦЬБА ЗА ЖІЕЎ

БАЛАНС

гаспадарчых сродкаў „БЕЛБРОДТРЕСТА“

на 1 студзеня 1935 г. і параўнанне яго з данымі бухгалтарскага баланса на 1 студзеня 1934 г.

АКТЫЎ	СУМА		(ПРАЦЯГ АКТЫВА)	СУМА	
	На 1-1-34 г.	На 1-1-35 г.		На 1-1-34 г.	На 1-1-35 г.
I. АСНОЎНЫЯ СРОДКІ					
1. Асноўныя сродкі вытворч. значэння	4598029	4862468			
2. Асноўныя сродкі					
VII. ВЫДЗЕЛЕННЫЯ СРОДКІ					
1. Каштоўныя паперы			8221		8161

Гукавы кіноэтатр
"ПРОЛЕТАРЫЙ"

Ад 10 СНЕЖНЯ

ДАКУМЕНТАЛЬНЫ
ГУКАВЫ ФІЛЬМ

гаспадарчых сродкаў "БЕЛОРУСЬСКАЯ"
на 1 студзеня 1935 г. і параўнанне яго з данымі бухгалтарскага баланса на 1 студзеня 1934 г.

БАРАЦЬБА ЗА КІЕУ

ФІЛЬМ ЗДЫМАЛІ 36 АПЕРАТАРАУ

ПАЧАТАК СЕАНСАУ:
6, 7-45, 9-15 і 11 гадзін веч.

Штодзённа ад 12 г. дня адкрыта каса папярэдняга продажу білетаў і прыём заявак на калектыўнае наведванне ад фабзаўмясцомаў, устаноў і арганізацый.

Тэатральная зала клуба металістаў,
вул. Кірава, 12, тэл. 21-830.
СПЕКТАКЛ АБЛАСНОГА ТЭАТРА МУЗКАМЕДЫ
Заходняй вобласці

СЁННЯ **ПРЭМ'ЕРА!**

"ГОЛУБАЯ МАЗУРКА"

Музыкамедыя ў 3-х дзнях, муа. Легара.
Пачатак роўна ў 8 гадзін вечара.
Прымаюцца заяўкі на калектыўнае наведванне і пастаянныя месцы на льготных умовах.
Каса адкрыта з 12 да 2 г. дня і з 5 да 9 гадзін вечара.

Да ведама мастакоў-самавучак Менска.
Оргкамітэт саюза савецкіх мастакоў БССР наведвае, што

ВЫСТАЙКА МАСТАКОЎ-САМАВУЧАК ГОР. МЕНСКА

АДКРЫВАЕЦА 15 СНЕЖНЯ Г. Г.

у ДOME мастака (Комуністычная, 33).

Мастакі-самавучкі г. Менска, жадаючы прымаць удзел у выстаўцы, павінны прысласць свае работы ў Дом мастака не пазней 12 снежня. Да работ просім прыкласці карцічкі аўтабіяграфіі.

ОРГКАМІТЭТ ССМБ.

ДА ВЕДАМА ЗАГАДЧЫКАЎ КНИГАРАНЬ ДВБ і БАКТ'А

НА БАЗЕ КНИГАСЕКТАРА ДВБ

ЁСЦЬ НИЖЭЙПАКАЗАНЫЯ НА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ ПАДРУЧНІКІ

ГУРВІЦ — Сістэматычны курс геаметрыі, ч. 1-я, для 6-8 класаў.	161955	279738
ВЕРХОЎСКІ — Хімія, ч. 3-я, для 8 класа.	1267	84
ФАЛЕЕЎ — Фізіка для 7 класа.	129681	141242
ПАЦЕМКІН — Мінералогія для 10 класа.	292903	421064
ВАЛЬДЭН — Граматыка нямецкай мовы для 10 класа.	9439	9544
ГАРДОН — Асновы тэхнічнага чарчэння для 6-10 класаў.	478274	630453
ВЕРХОЎСКІ — Хімія для 7 класа.	3182759	2815150
ЦУЗМЕР — Заапагія для 6-7 класаў.	112252	42403
БАРАНСКІ — Фізічная геаграфія для 7 класа.	3782724	3397550
БЕНДЭ — Літаратурная хрэстаматыя, ч. 1-я, для 6 класа.	161955	279738
ФАЛЕЕЎ — Фізіка, ч. 1-я для 6 класа.	1267	84
Усяго. Книгасектар ДВБ кроць усіх дырэктароў школ, настаўнікаў, вучняў і іх бацькоў — калі гэтыя падручнікі адсутнічаюць у продажы ў мясцовых кнігарнях — наведваць кнігасектар ДВБ па адрасу Менск, Плян Вод. 6.	129681	141242
КІСЕЛЕЎ — Алгебра, ч. 2-я, для 8-9 класаў.	292903	421064
ПАПОЎ — Арыфметыка для 5-8 класаў.	9439	9544
РЫБКІН — Зборнік задач па геаметрыі, ч. 1-я, для 6-8 класаў.	478274	630453
ШАПАШНІКАЎ — Зборнік задач па алгебры, ч. 2-я, для 8-9 класаў.	3182759	2815150
Усяго. Выдаткі будучых гадоў	112252	42403

Першы Беларускі дзяржаўны тэатр БДТ-1	Сёння, 10 снежня, ЖЫЦЦЁ КЛІЧА Пачатак у 8 г. веч. Білеты прадаюцца ў касе тэатра.
ГУКАВЫ КІНОЭТАТР «Чырвоная зорка»	КАЛЯРОВЫЯ ГУКАВЫЯ ЗАМЕЖНЫЯ ФІЛЬМЫ
ГУКАВЫ КІНОЭТАТР «Інтэрнацыянал»	Гукавая камедыя МАРЫЯНЕТКІ
КІНО СПАРТАК	Усходні мастацкі фільм ЗА РАКОЙ

АДКРЫТА ПАДПІСКА НА 1936 год

КОГИЗ

на збор законаў і распараджэнняў рабоча-сялянскага ўрада Саюза ССР

(адзін адзед на беларускай мове).

Цана на год — 9 руб. 60 к.

Падпіска прымаецца ад дзяленнямі, магазінамі, кіёскамі, ушаўнаважанымі КОГІЗ'а, Саюздрукам і ўсюды на пошце.

Адкрыта падпіска на 1936 г.

"КРАСНАЯ БЕССАРАБИЯ"

Штомесячны ілюстраваны журнал, орган Т-ва бессарабцаў, які жывуць у СССР.
Падпісная цана: 12 мес. — 3 руб., 6 мес. — 1 руб. 50 кап., 3 мес. — 75 кап.
Падпіску накіроўвайце паштовым пераводам: Москва, 6, Страстной бульвар, 11, Жургазоб'ядненне, або здавайце інструктарам і ушаўнаважаным Жургазоб'яднанню на мясцах. Падпіска таксама прымаецца ўсюды поштай і аддзяленнямі Саюздрука ЖУРГАЗОБ'ЯДНАННЕ.

БЕЛАРУСКАЯ КАНТОРЫ "ВАТАЗБЫТ"

ПАТРЭБНЫ

на пастаянную работу

раўнаважы, картатэтчыні, экспедытар.

Зварачацца: прг Ленінскай і Савецкай, 28-86, "ВАТАЗБЫТ"

АКТЫВ	СУМА	
	На 1-1-34 г.	На 1-1-35 г.
I. АСНОЎНЫЯ СРОДКІ		
1. Асноўныя сродкі вытворч. значэння	4598029	4862468
2. Асноўныя сродкі невытворч. і апажывецкага значэння	408706	381884
Усяго па I раздзелу	5001735	5244352
II. ВЫТВОРЧЫЯ ЗАПАСЫ НА СКЛАДЗЕ І У ПУЦІ		
1. Сыравіна, асноўн. і дапаможн. матэрыялы і тара	1940312	3836475
2. Апал	45609	83155
3. Абсталяванне для устаноўкі	2446	14059
Усяго па II раздзелу	1988367	3933689
III. НЯСКОНЧАНАЯ ПРАДУЦЫЯ		
1. Астача незавершан. вытворч. і поўфабрыкатаў (сваіх)	924364	1859543
2. Няскончаныя капітальныя работы	155202	67227
Усяго па III раздзелу	1079566	1926770
IV. ТАВАРНЫЯ ЗАПАСЫ		
1. Тавары і фабрыкаты на складах і ў пуці	171242	408181
2. Тавары адгужаныя і неаплачаныя	297840	681097
3. Матэрыялы для рэалізацыі і налічаны	24288	17371
Усяго па IV раздзелу	493370	1106649
V. ГРАШОВЫЯ СРОДКІ		
1. Разліков. і асобн. рах. у крад. устан.	161955	279738
2. Вязучыя рахункі ў кредитных установах	1267	84
3. Каса і грашовыя пераводы	129681	141242
Усяго па V раздзелу	292903	421064
VI. РАЗЛІКІ		
1. Падсваадачныя сумы	9439	9544
2. Дабіторы	478274	630453
3. Разлікі з бюджэтнымі ўстановамі	3182759	2815150
4. Выдаткі будучых гадоў	112252	42403
Усяго па VI раздзелу	3782724	3397550

(ПРАЦЯГ АКТЫВА)	СУМА	
	На 1-1-34 г.	На 1-1-35 г.
VII. ВЫДЕЛЕННЫЯ СРОДКІ		
1. Каштоўныя паперы	8221	6181
2. Уклады ў кредит. установы	215245	28876
а) Промбанк		8000
б) Усекобанк	712144	77814
в) Цэкобанк	225539	4539
г) Інш. арганіа.		
Усяго па VII раздзелу	1161149	988409
БАЛАНС	13799814	16898477
ПАСІВ		
I. УНУТРАННЫЯ РЭСУРСЫ		
1. Статутныя фонды	4474373	484399
2. Метаўныя фонды:		
а) фонд амагтызацыі	875430	876189
б) фубр	666574	812378
в) іншыя	37083	81921
3. Рэзервы	36524	58708
4. Зношанаць асноўных фондаў па стадовішчу на 1/X-1925 г.:		
а) вытворч. значэння	779808	758078
б) жыллёвыя будынкі і інш.	15557	22718
5. Іншыя рэгулюючыя артыкулы		21189
Усяго па I раздзелу	6885404	894399
II. ПАЗЫКОВЫЯ СРОДКІ		
1. Доўгатэрмінов. кредиты	876182	8999
2. Кароткатэрмінов. пазыкі кредитных устаноў	1199200	149900
3. Разлікі з бюджэтам	976542	207600
4. Крэдыторы	2551924	388300
Усяго па II раздзелу	2551924	388300
III. НАКАПЛЕНІ		
1. За справаадачны перыяд	4362486	407189
Усяго па III раздзелу	4362486	407189
БАЛАНС	13799814	16898477

СТРАТЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ГАСПАДАРЧАЙ ДЗЕЙНАСЦІ за 1934 г. НАКАПЛЕНІ

1. Страты ад стыхійных бедот	1021	
2. Страты ад спісання безнадзейных + даўгоў і за пропускам тэрмінаў даўнасі	14426	
3. Іншыя страты	153501	
4. Страты мінулых гадоў	12271	
УСЯГО РУБ.	181219	
Чыстае наапапенне	4071591	
УСЯГО РУБ.	4252810	

Гэты баланс разгледжан і ацверджан справаадачна-балансавай камісіяй НКМП БССР (пракаол 18/III 1935 г.) і дазволан да друкавання.

За нач. едз. фінанс. і бухгалтэры НКМП БССР КАЗОУСКІ.